

У цэнтры ўвагі — цэнтральны рэгіён

Развіццё Мінскай вобласці і ход уборачнай кампаніі абмеркаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка з кіраўніком рэгіёна Анатолем Ісачанкам. Тэмамі для размовы ў тым ліку сталі іншыя сектары АПК і дарожнае будаўніцтва.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Мінская вобласць — рэгіён паказальны: «Ён знаходзіцца ў розных кліматычных умовах. Поўдзень ужо, напэўна, палову ўбраў. Поўнач, можа, яшчэ толькі прыступіла да ўборкі. Там працэнтаў 15—20. Таму розныя кліматычныя ўмовы даюць сярэдняе ўражанне па краіне наогул». Звяртаючыся да старшыні Мінскага аблвыканкама, Прэзідэнт спытаў: «Што мы будзем мець? Зразумела, што збожжа не будзе такое ўраджайнае, як у мінулым, асабліва на поўдні. Дарэчы, на ўсходзе і поўначы і, напэўна, таксама ў Мінскай вобласці якраз сітуацыя іншая».

Прэзідэнт адзначыў, што ў Віцебскай вобласці і ўсходніх рэгіёнах вельмі добрыя ўраджайныя палі. На думку Аляксандра Лукашэнкі, «нам трэба спадзявацца ў гэтым годзе — усё ж такі кукурузны год — на тое, што мы мільён тон кукурузы, а можа быць і больш — хацелася б больш, — збыром і тым самым запойнім недароб па збожжы».

Таксама кіраўнік дзяржавы прапанаваў разгледзець іншыя пытанні, у тым ліку развіццё мяса-малочнага напрамку і дарожнае будаўніцтва.

Пасля сустрэчы з кіраўніком дзяржавы Анатоль Ісачанка пракаментываў журналістам, што быў дадзены шэраг даручэнняў па сацыяльна-эканамічным развіцці рэгіёна. У прыватнасці, развіццю Барысаўскага і Маладзечанскага раёнаў павінна ўдзяляцца такая ж увага, як зараз Оршы. Закранулі таксама пытанні пасажырскіх перавозак, губернатар адзначыў, што неабходна рабіць камфортна для людзей, каб было зручна і танна.

Надзея АНІСОВІЧ.

■ Грошы

ШТО БУДЗЕ З КУРСАМ І СТАЎКАЙ РЭФІНАНСАВАННЯ?

У Нацбанку зрабілі справаздачу аб выніках рэалізацыі грашова-крэдытнай палітыкі

Рэальны курс беларускага рубля наблізіўся да раўнаважных значэнняў у другім квартале. Такая інфармацыя змяшчаецца ў дакладзе намесніка старшыні праўлення Нацыянальнага банка Сяргея КАЛЕЧЫЦА для пашыранага пасяджэння праўлення, дзе падводзіліся вынікі рэалізацыі грашова-крэдытнай палітыкі за першае паўгоддзе. Акрамя таго, у дакладзе адзначана, што ў перспектыве стаўка рэфінансавання можа быць зніжана да канца 2019 года да 9-9,5 % гадавых.

Застанецца ў раўнавазе

У дакладзе адзначана, што набліжэнне рэальнага курса рубля да сваіх раўнаважных значэнняў станоўча ўплывае на інфляцыйныя працэсы. Гэта знізіла ціск з боку коштаў на імпартаваныя тавары. З іншага боку, такая дынаміка намінальнага абменнага курса будзе спрыяць павышэнню знешняй устойлівасці эканомікі.

Чакаецца, што ў другой палове 2018 года рэальны курс беларускага рубля працягне знаходзіцца блізка ад свайго раўнаважнага ўзроўню. Улічваючы перавагі плаваючага абменнага курса, Нацыянальны банк мае намер захаваць існуючыя падыходы да рэалізацыі курсавой палітыкі.

Даларызацыя прыносіць краіне страты ў 2-3 % ВУП

У дакладзе таксама сказана, што агульны разліковы памер страт краіны ад даларызацыі ў суме можна ацаніць прыкладна ў 2-3 % ВУП штогод. Страты краіны ад гэтага працэсу сканцэнтраваны перш за ўсё ў галіне курсавых і інфляцыйных рызык.

З улікам сум запазычанасці па валютных крэдытах беларускія прадпрыемствы і бюджэт могуць несці значныя фінансавыя страты. Пры зніжэнні курса беларускага рубля да долара на 1 % страты прадпрыемстваў ад пераацэнкі валютнай крэдытнай запазычанасці беларускім банкам складуць BYN230 млн, страты бюджэту ад пераацэнкі знешняга доўгу — BYN330 млн. Даларызацыя ўплывае і на тэмп інфляцыі, паколькі замежная валюта ўдзельнічае ў працэсе абароту.

Стаўка рэфінансавання ў 9 % да 2019 года?

У прагназаваных макраэканамічных умовах ацэньваецца, што стаўка рэфінансавання можа быць зніжана да канца 2019 года да 9-9,5 % гадавых. Зараз ва ўрадзе і Нацбан-

ку ідзе актыўная работа над прагнозам развіцця эканомікі і грашова-крэдытнай сферы ў 2019 годзе.

Асноўнай мэтай грашова-крэдытнай палітыкі ў наступным годзе стане абмежаванне інфляцыі, вымеранай індэксам спажывецкіх цэн, у межах 5 % (снежань 2019 года да снежня 2018-га). Нацыянальны банк працягне выкарыстоўваць існуючую манетарную палітыку. Важнай задачай застаецца нарошчванне золатавалютных рэзерваў краіны да ўзроўню не меншага за 7,1 млрд долараў.

Крэдытны бум яшчэ не спаў

Паводле статыстыкі, якую напярэдадні апублікаваў Нацбанк, па стане на 1 ліпеня запазычанасць фізічных асоб перад банкамі краіны па пазыковых сродках склала 10 мільярдаў 162,5 мільёна рублёў. Для параўнання: год таму гэты паказчык быў на ўзроўні 7 мільярдаў 694,5 мільёна. За чэрвень сума набраных крэдытаў павялічылася на 172,5 мільёна рублёў.

Пры гэтым тэрміновыя рублёвыя ўклады насельніцтва ў першым паўгоддзі выраслі

○ У ТЭМУ

КРЭДЫТАВАННЕ ПА НОВЫХ ПРАВІЛАХ

Банкі краіны не змогуць у аднабаковым парадку павялічваць працэнты па крэдытах. Пра гэта сказана ў законе «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Банкаўскі кодэкс», які афіцыйна апублікаваны на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале.

У законе замацоўваюцца два падыходы да вызначэння памеру платы за карыстанне крэдытам: у абсалютным лічбавым выражэнні (фіксаваная гадавая працэнтная стаўка) і зыходзячы з разліковай велічыні, прывязанай да базавага паказчыка (зменная гадавая працэнтная стаўка).

Пры гэтым крэдытадавальнік не мае права ў аднабаковым парадку павялічыць памер працэнтаў за карыстанне крэдытам. Умовы крэдытнага дагавора, якія дазваляюць гэта зрабіць, лічацца нікчэмнымі, паколькі абмяжоўваюць правы крэдытаатрымальнікаў.

Акрамя таго, у жыхароў краіны з'явілася магчымасць датэрмінова поўнасю або часткова пагашаць спажывецкія крэдыты з выплаты працэнтаў за тэрмін карыстання крэдытам без апавяшчэння банка. Пры гэтым спагнанне няўстойкі, штрафу, пені і іншых штрафных санкцый за датэрміновае вяртанне не дапускаецца.

Банкі таксама абавязалі бясплатна даваць пісьмовую інфармацыю аб кошце дадатковых платных паслуг. З фізічных асоб не павінна спаганяцца плата за інфармацыю пра ўмовы крэдытавання і разгляд заявы аб атрыманні крэдыту і іншых дакументаў, неабходных для гэтага, за адкрыццё банкаўскага рахунку і залічэнне на яго сум крэдыту, калі ўмовамі крэдытнага дагавора прадугледжана адкрыццё рахунку.


Як мінімум адзін з варыянтаў вяртання фізічнай асобай крэдыту з усіх прадугледжаных у крэдытным дагаворы павінен быць бясплатным. Палажэнні, якія датычацца крэдытавання фізічных асоб, уступілі ў сілу пасля 28 ліпеня.

Ілья КРЫЖЭВІЧ.

КРЭДЫТНАЯ АКТЫЎНАСЦЬ БЕЛАРУСАЎ



- - запазычанасць па крэдытах на спажывецкія патрэбы
- - запазычанасць па крэдытах на фінансаванне нерухомай маёмасці



на 12,3 %. Паводле інфармацыі, якая змяшчаецца ў дакладзе Сяргея Калечыца, да канца гэтага года Нацыянальны банк будзе імкнуцца захаваць нейтральнасць манетарных умоў, гэта абазначае мінімізацыю магчымых рызык.

Доля безадзыхавых укладаў у агульным аб'ёме ўкладаў насельніцтва ў нацыянальнай валюце павялічылася з 52,4 % у снежні 2017 года да 68,8 % у чэрвені 2018 года. Доля доўгатэрміновых укладаў у агульным аб'ёме безадзыхавых укладаў насельніцтва вырасла нязначна: з 67,8 % у снежні 2017 года да 67,9 % у чэрвені сёлета.



ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Прэм'ер Італіі назваў «абсалютна слухнай» пазіцыю Трампа па магчымым аднаўленні G8



Джузэпэ Контэ таксама лічыць, што дыялог ЗША і Расіі мае фундаментальнае значэнне для светнай стабільнасці.

Пазіцыі прэзідэнта ЗША Дональда Трампа па размеркаванні абаронных выдаткаў краін — удзельніц НАТА і па магчымым вяртанні Расіі ў Групу сямі і аднаўленні фармату «васьмёркі» (G8) з'яўляюцца «абсалютна слухнымі», заявіў Джузэпэ Контэ падчас сумеснай з Трампам прэс-канферэнцыі ў Белым доме.

«Я асабіста падзяляю гэтыя пазіцыі. Шчыра кажучы, прэзідэнт выказаў пазіцыю і неабходнасць аднавіць раўнавагу ў выдатках НАТА, якія традыцыйна вельмі непарапартыянальныя, гэта абсалютна слухныя пазіцыі», — адзначыў ён.

«Што датычыцца Расіі, Італія зацікаўлена ў дыялогу з Расіяй. Італія таксама лічыць, што дыялог паміж ЗША і Расіяй з'яўляецца фундаментальным для таго, каб дамагчыся станоўчых вынікаў у глабальнай перспектыве з пункту гледжання стабільнасці і бяспекі», — сказаў ён, дадаўшы, што неабходна «гарантаваць, што сістэма санкцый не ўплывае на грамадзянскую супольнасць, на эканоміку малых і сярэдніх прадпрыемстваў у Расіі».

Паўночная і Паўднёвая Карэі пасварыліся з-за афіцыянтка. Мірны працэс на паўвостраве пад пагрозай

Паміж Пхеньянам і Сеулам паўсталі супярэчнасці з-за 12 паўночнакарэйскіх афіцыянтка, якія апынуліся ў Паўднёвай Карэі, паведамляе South China Morning Post.

Як піша выданне, гэтыя абставіны могуць негатыўна адбіцца на мірным працэсе на Карэйскім паўвостраве. Паўночнакарэйскія СМІ пісалі таксама пра тое, што ўцёкі дзяўчат могуць стаць перашкодай на

шляху ўз'яднання сем'яў, падзеленых падчас Карэйскай вайны 1950—1953 гадоў.

Раней стала вядома, што афіцыянткі працавалі ў рэстаране, які належыць уладам КНДР, на тэрыторыі Кітая. У красавіку 2016 года яны трапілі ў Паўднёвую Карэю праз пасольства краіны з Малайзіі. Па версіі Сеула, дзяўчаты запрасілі палітычны прытулак. Аднак у Пхеньяне ўпэўненыя, што іх вывезлі сілай, і патрабуюць вярнуць работніц на радзіму. Паўднёвакарэйская камісія па правах чалавека расследуе, як менавіта дзяўчаты трапілі ў Рэспубліку Карэя.

Расія растлумачыла прабачаныя іншым краінам даўгі

Кіраўнік МЗС Сяргей Лаўроў заявіў, што Расія спісала даўгі часоў СССР шэрагу краін, паколькі гэтыя грошы наўрад ці дапамаглі б вырашэнню існуючых праблем. Пра гэта паведамляе ТАСС.

«Я не думаю, што тыя сумы, якія засталіся ў спадчыну ад Савецкага Саюза, вырашылі б нейкія ўнутраныя праблемы і дапамаглі б істотнаму іх вырашэнню, таму што гэтыя даўгі на 90 з лішнім працэн-

таў былі незваротнымі», — заявіў Сяргей Лаўроў.

Акрамя таго, па словах Лаўрова, «юрыдычна вельмі цяжка даказаць», па якім курсе гэтыя даўгі пазычаліся. Тады, адзначыў ён, СССР не быў неад'емнай часткай міжнароднай валютна-фінансавай сістэмы, а курс рубля ўсталёўваўся Дзяржбанкам.

«Мы памятаем, калі долар каштаваў 63 капейкі, і, вядома, калі лічыць даўгі па гэтым курсе, а даўгоў Савецкі Саюз раздаваў нямала, перш за ўсё краінам, якія змагаліся супраць каланіялізму, за незалежнасць, а ў асноўным была ваенная дапамога, гэта было б далёка ад рэальнасці».

Таксама грошы часта выдаваліся арганізацыям, якія змагаліся за незалежнасць і якія па нормах міжнароднага права не з'яўляліся дзяржаўнымі суб'ектамі. У гэтых выпадках вярнуць даўгі не ўяўляецца магчымым, паколькі яны першапачаткова не абавіраліся на міжнародна-прававыя дамоўленасці, дадаў Лаўроў.

За апошнія 20 гадоў Расія спісала больш за 140 мільярдаў долараў замежным пазычальнікам. Кубе, у прыватнасці, даравалі 30 мільярдаў долараў, КНДР — 11 мільярдаў, краінам Афрыкі — 20 мільярдаў.